

Гэта хвалючая радасная вестка ўскалыхнула ўвесь беларускі народ. Па ўсёй рэспубліцы адбываюцца многалюдныя мітынгі, на якіх працоўныя выказваюць сваю глыбокую ўдзячнасць Совецкаму ўраду, сваю любоў і адданасць партыі і вялікаму Сталіну.

Рабочыя, калгаснікі, савецкая інтэлігенцыя з радасцю і ахвотай аддаюць у пазыку дзяржаве свой двух-трохтыднёвы заробтак.

Па-большэвіцку арганізавана і ў найкарацейшы тэрмін рэалізуем пазыку трэцяй пяцігодкі (выпуск першага года).

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦКіМККЛ(б), ЦВКіСНК БССР

№ 151 (6127) 2 ліпеня 1938 г., субота ЦЕНА 10 КАП.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ РЭАЛІЗАВАЦЬ НОВУЮ ПАЗЫКУ

Урад Саюза ССР ідуць на сустрэчу пажаданням працоўных нашай краіны, выпускаюць новую пазыку — «Пазыку трэцяй пяцігодкі» (першы выпуск).

Свіння мы публікуем дэкрэт урада аб выпуску пазыкі. З велізарным уздымам сустрачае ўся краіна гэты дэкрэт. Учора, як толькі ён быў перададзены на радыё, на прадпрыемствах, у калгасах, саўгасах, у чырвонаармейскіх часцях, у паранатрадах — усюды адбыліся шматлюдныя мітынгі, на якіх працоўныя выказвалі сваё гарачае адарванне і радасць з паводу выпуску пазыкі, сваю гатоўнасць хутка і арганізавана рэалізаваць яе. Гэтыя мітынгі з'явіліся яшчэ адной выдатнай ілюстрацыяй савецкага патрыятызму, бязмежнай любові і адданасці народа партыі большэвіцкай, вялікаму Сталіну.

Думку ўсіх працоўных Совецкай Беларусі выказаў учора на мітынгу рабочых фабрыкі «Кастрычнік» стэханавац тав. Ліс.

— Увесь калектыв нашай фабрыкі, — сказаў ён, — як і ўвесь 170-мільённы савецкі народ, гарача падтрымлівае і адарвае гэтую пазыку. Яна выкаравае волю і імкненні ўсіх працоўных нашай краіны — актыўна дапамагаць і ўдзяляючы дапамогу ўмацаванню абароны нашай краіны і эканамічнай магутнасці адзінай у свеце краіны — сацыялізму.

«Дружная падмога па новую пазыку, — заявіў у сваёй рэзалюцыі рабочыя дрэваапрацоўчага заводу імя Молатава, — мы яшчэ больш умомнім эканамічную і абаронную магутнасць першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы, аборым жыццё працоўных у нашай краіне яшчэ больш радасна, змажым і шчасліва».

Гэтыя выступленні на мітынгх, гэтыя рэзалюцыі рабочых калектываў красамоўна гавораць аб алімпічнай савецкага народа да нашых дзяржаўных пазык, аб вялікім палітычным уздыме, энтузіязмам выпускам «Пазыкі трэцяй пяцігодкі».

У гэты момант усе радасцю і энтузіязмам сустракаюць перамогу сталінскага блока камуністаў і беспартыйных на выбарах у Вярхоўны Савет саюзных і аўтаномных рэспублік. Гэтыя выбары былі новай грандыёзнай ілюстрацыяй маральнага і палітычнага адзінства савецкага народа, доказам яго бязмежнай любові да маці-Радзімы, яго адданасці партыі і вялікаму Сталіну. Гэтыя выбары за кандыдатаў пераможнага блока камуністаў і беспартыйных, савецкі народ выказаў сваё поўнае і бязмежнае давер'е партыі Леніна — Сталіна.

Вестка аб новай перамоце савецкіх лётчыкаў-аскаляў на паўночна-сэрцы ўсіх савецкіх патрыётаў гародзіць са сваёй радасцю. За адны суткі нашы пілоты на самалёце — дзешчым савецкай авіяцыйнай прамысловасці — пералетелі з канца ў канец несаляжнай краіны Советаў.

Увесь наш народ гарача любіць сваю Радзіму і гатоў у славу яе на любы пошты. Адным з яркіх прыкладаў энтузіязму савецкага патрыятызма з'яўляецца бліскучы поспех дзяржаўных пазык у ССР. Гэтыя пазыкі выпускаюцца ўрадам па патрабаванню самаго народа і рэалізуюцца ў набатана кароткіх тэрмінах. Кожны совецкі грамадзянін лічыць справай гонару і абавязку прыняць удзел у рэалізацыі пазык, аддаць дзяржаве ў пазыку свой двух-трохтыднёвы заробак. З кожным годам рэспе лік пазыкатрымальнікаў і сума размяшчэння пазыкі. На першую «Пазыку індустрыялізацыі» ў 1927 годзе падпісалася 6 мільянаў працоўных на суму 200 млн. руб., на «Пазыку 4-га завяршэлага года першай пяцігодкі» ў 1932 г. падпісалася 40 млн. чалавек на 8200 млн. руб., і на «Пазыку ўмацавання абароны ССР» у мінулым годзе падпісалася 50 мільянаў працоўных на 4.900 млн. руб. У Беларускай ССР «Першая пазыка індустрыялізацыі» была размяшчана на суму — 2,7 млн. руб., а падпіска на «Пазыку ўмацаван-

ня абароны ССР» у 1937 годзе дала на БССР 95 млн. руб. У рэспубліцы — поўтара мільяна пазыкатрымальнікаў.

Беларускі народ ведае куды пайшлі сродкі, даныя ім у пазыку дзяржаве. У БССР за год сталінскіх пяцігодкаў вырасталі гіганты прамысловасці — віцебская фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі», менская фабрыка «Кастрычнік», магілёўская фабрыка штучнага валакна, вярцаўскі цементны завод, гомельскі завод сельскагаспадарчых машын і шклянны завод, бабруйска-драваапрацоўчы камбінат, рэчыцкая і барысаўская залаткавыя фабрыкі, менская стаякабудавальныя заводы імя Варашылава і імя Кірава.

На калгасных палях Совецкай Беларусі працуюць вышэ сёння камбайнаў, тысячы трактараў, больш трох тысяч аўтамашын.

Выдатныя карпусы новых жыллёвых дамоў, школ, палацаў спецыялістычнай культуры, больніц, тэатраў, рэальных дамоў, якіх у прыватнасці вуліцы і плошчы гарадоў і вёсак Беларусі.

Усё гэта пабудавана савецкай дзяржавай, пры актыўнай фінансавай дапамозе ўсяго насельніцтва.

За лік унутраных рэсурсаў нашай краіны «...без кабальных вяртанняў і пазык вонку» (Сталін) Савецкі Саюз пабудоваў магутнейшую сацыялістычную прамысловасць, транспарт, сельскую гаспадарку.

Сродкі ад пазык у фашысцкіх краінах ідуць на шалёную гонку ўзбраенняў, на падрыхтоўку крывавай ваіны. Увесь дзяр ўплату процантаў і пагашэння гэтых пазык клалася на плечы працоўных. І без таго мізэрныя, бясконца ўзрастаючы заробкі рабочых абязбаравуюць новымі і новымі палаткамі, адзінай крывінай пазыкаўнае бюджэты капіталістычных краінаў, крывінай расплаты па пазыках.

Фашысцкія Германія і Італія на грошы ад пазык будуць сродкі знішчэння безабаронных жаячын і дзяцей Іспаніі. Фашысцкая Японія на сродкі ад пазык будзе самалёты, танкі, бомбы і снарады, якімі рве жыццё цэла Кітая.

У савецкай дзяржаве пазыкі — дадатковы крыніцы фінансавання сацыялістычнага будаўніцтва, крывіна ўмацавання абароннай магутнасці і індустрыі нашай Радзімы, крывіна дзейнага палітычнага матэрыяльнага добрабыту савецкага народа.

Дваццаць пяць мільяраў рублёў дадзены ў пазыку сваёй дзяржаве працоўныя ССР за год двух сталінскіх пяцігодкаў. Гэта складае вышэ 10 проц. усях капітальных укладанняў у народную гаспадарку за гэты перыяд.

Нашы пазыкі — сапраўды народныя, яны апрацоўваюцца на бесперапынны рост добрабыту працоўных, на рост народнага аберажэння, на высокую палітычную свядомасць і актыўнасць працоўных горада і вёскі.

У 1937 годзе, калі ўся краіна бурліла гнявам і янавісцю да алоўленай у палітычым банды адрэдкаў і шпіёнаў: тухачэўскіх, убарэвічаў, гамарнікаў, явяраў і іншых фашысцкіх наймітаў, савецкі народ у адзін голас патрабаваў выпуску «Пазыкі ўмацавання абароны Саюза ССР». Гэта было магутнай і гроннай перасярогай фашысцкім падпалшчыкам ваіны і прадажнай аграві трапціцка-бухарынскіх агентаў фашызма. У набатана кароткі тэрмін пазыка была рэалізавана і на 917 мільянаў больш першапачатковай сумы выпуску.

Няма сумнення, што новая пазыка сустрапе тако-ж аднадушнае падтрыманне з боку ўсяго савецкага народа. Пазыка будзе размяшчана ў найкарацейшы тэрмін.

Справа гонару і абавязку ўсіх партыйных, савецкіх і прафесіянальных арганізацый, усях фінансавых органаў і камісій свядомасці — узначаліць велізарны ўдзел палітычнай актыўнасці працоўных мас, па-большэвіцку арганізаваць і правесці рэалізацыю пазыкі.

АБ ВЫПУСКУ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПАЗЫКІ ТРЭЦЬЯЙ ПЯЦІГОДКІ

(ВЫПУСК ПЕРШАГА ГОДА)

Пастанова Савета Народных Камісараў Саюза ССР

У мэтах прыцягнення растуць зберажэнняў насельніцтва на ажыццяўленне задач гаспадарча-культурнага будаўніцтва трэцяга пяцігодкавага плана і на патрэбы далейшага ўмацавання абароны краіны, Совет Народных Камісараў ССР, у адпаведнасці з шматлікімі пажаданнямі працоўных, пастанавіў:

1. Выпусціць Дзяржаўную Пазыку Трэцяй Пяцігодкі (выпуск першага года) на суму 5 мільяраў рублёў.
2. Пазыку выпускаць тэрмінам на 20 год — з 1 снежня 1938 года па 1 снежня 1958 года, з 4-х процантаў гадавы.
3. Аблігацыі пазыкі і даходы ад іх, у тым ліку

выйгрышы, аслабаны ад абкладання дзяржаўнымі і мясцовымі падаткамі і зборамі.

4. Зацвердзіць прадастаўлены Народным Камісарыятам Фінансаў ССР умовы выпуску Дзяржаўнай Пазыкі Трэцяй Пяцігодкі (выпуск першага года).

Старшыня Савета Народных Камісараў Саюза ССР В. МОЛАТАЎ.
Кіраўнік справамі СНК Саюза ССР Н. ПЕТРУНІЧЭЎ.

Масква, Крамль.
1 ліпеня 1938 г.

Зацверджана Саветам Народных Камісараў Саюза ССР 1 ліпеня 1938 года.

УМОВЫ ВЫПУСКУ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПАЗЫКІ ТРЭЦЬЯЙ ПЯЦІГОДКІ

(ВЫПУСК ПЕРШАГА ГОДА)

1. Дзяржаўная пазыка трэцяй пяцігодкі (выпуск першага года) складаецца з двух выпускаў: бюспройгрышнага і процантавага.

Кожны выпуск пазыкі падзяляецца на разрады па 100 мільянаў рублёў у разрадзе.

Кожны разрад складаецца з 20 тысяч серыі. Серыі кожнага разраду бюспройгрышнага выпуску маюць нумары з № 40.001 па № 60.000, а процантавага выпуску з № 120.001 па № 140.000.

Кожная серыя складаецца з 50 сторублёвых аблігацый.

Аблігацыі ў кожнай серыі маюць нумары з № 1 па № 50.

2. Дзяржаўная пазыка трэцяй пяцігодкі (выпуск першага года) выпускаецца ў аблігацыйнах вартасцю ў 100 рублёў.

Апрача аблігацыйнага выпуску ў 100 рублёў, выпускаюцца таксама аблігацыйнае вартасцю ў 500, 200, 50, 25 і 10 рублёў на бюспройгрышнаму выпуску.

і ў 500, 200 і 25 рублёў на процантаваму выпуску пазыкі.

Аблігацыйнае вартасцю ў 500 і 200 рублёў складаюцца аднаведна з пяці ці двух сторублёвых аблігацый адной серыі з пачыно або дзвума нумарамі і дзюць права: а) па бюспройгрышаму выпуску — на піль або два выйгрышы, якія адначасова падаюць на кожны нумар, абавязаных на аблігацыі; б) на процантаваму выпуску — на процанты даход з усяго намінальнага кошту аблігацый.

Аблігацыйнае вартасцю ў 50, 25 і 10 рублёў з'яўляюцца часткамі сторублёвых аблігацый і даюць права на адпаведную долю (1/2, 1/4, 1/10) выйгрышу або процантавага даходу, які прылічваецца на сторублёвую аблігацыю.

Завява: Аблігацыйнае вартасцю ў 25 і 10 рублёў прызначаны для разлікаў з падпісчыкамі толькі ў тых выпадках, калі на суме падліку не могуць быць выдзелены аблігацыі больш буйнай вартасці.

3. Даход ад аблігацыйнага бюспройгрышнага выпуску выплачваецца ў тры разы выйгрышаў.

Выйгрышы ўстанаўліваюцца ў размер 3.000, 1.000, 500, 200 і 150 рублёў на аблігацыю ў 100 рублёў, уключаючы намінальны кошт аблігацыі (сто рублёў).

На працягу дваццацігодкавага тэрміну пазыкі выйгрышае кожная аблігацыя бюспройгрышнага выпуску.

Выйгрышная аблігацыя пагашаецца і выключачна з далейшых тыражоў.

4. На працягу дваццацігодкавага тэрміну пазыкі па бюспройгрышаму выпуску праводзіцца 80 тыражоў выйгрышаў па 4 тыражы ў кожны гадовы перыяд.

Тыражы выйгрышаў праводзіцца ў тэрміны, устанаўліваюцца Народным камісарыятам фінансаў Саюза ССР.

5. У кожным тыражы выйгрышаў на кожны разрад бюспройгрышнага выпуску; г. зн. на кожны 100 мільянаў рублёў гэтага выпуску пазыкі, разыгрываецца наступная колькасць выйгрышаў.

6. Аблігацыі, на якія выпалі выйгрышы, могуць быць прадаўлены для аплаты да 1 снежня 1958 года.

Пасля сканчэння гэтага тэрміну аблігацыі, не прадаўлены да аплаты, трацяць сілу і аплате не падлягаюць.

7. Даход па аблігацыйнах процантавага выпуску пазыкі выплачваецца па купонах адзін раз у год у размер 4 процантаў. Тэрміны аплаты купонаў наступаюць 1 снежня кожнага года, пачынаючы з 1 снежня 1938 года.

8. Аблігацыі процантавага выпуску, выкупляюцца з 1 снежня 1954 года на працягу пяці год (у 1954, 1955, 1956, 1957 і 1958 гг.) роўнымі часткамі штогод.

Аблігацыі, якія падлягаюць выкупу ў 1954—1957 гадах вызначаюцца штогадовымі тыражамі пагашэння. Тэрміны правядзення тыражоў пагашэння ўстанаўліваюцца Народным камісарыятам фінансаў Саюза ССР.

Пры выкупе трымаўнікам аблігацый выплачваецца намінальны кошт аблігацыі, пачынаючы з 1 снежня таго года, у якім адбываецца тыраж. Аблігацыі, не вышэўшыя ў тыражы пагашэння, выкупляюцца з 1 снежня 1958 года.

9. Па аблігацыйнах, вышэўшых у тыражы пагашэння, аплачваюцца купоны, уключаючы купон тэрмінам 1 снежня таго года, у якім адбываецца тыраж. Купоны наступных тэрмінаў аплате не падлягаюць.

10. Аблігацыі процантавага выпуску, якія належыць выкупу, а таксама купоны, тэрміны аплаты якіх наступіў, могуць быць прадаўлены для аплаты да 1 снежня 1959 года. Пасля сканчэння гэтага тэрміну аблігацыі і купоны, не прадаўлены для аплаты, трацяць сілу і аплате не падлягаюць.

Народны камісар фінансаў Саюза ССР А. ЗБЕРЭЎ.

Годы	У якіх тыражах	Колькасць выйгрышаў па 3.000 руб.	Колькасць выйгрышаў па 1.000 руб.	Колькасць выйгрышаў па 500 руб.	Колькасць выйгрышаў па 200 руб.	Колькасць выйгрышаў па 150 руб.	Агульная колькасць выйгрышаў у кожным тыражы	Агульная сума выйгрышаў у кожным тыражы (у рублях)
1-шы год	У 1—4 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	50	1.000	8.944	10.000
2-гі год	У 5—8 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	50	1.000	8.944	10.000
3-ці год	У 9—12 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	50	1.300	7.144	8.500
4-ты год	У 13—16 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	50	1.300	7.144	8.500
5-ты год	У 17—20 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	50	1.300	7.144	8.500
6-ты год	У 21—24 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	100	1.900	5.494	7.500
7-мы год	У 25—28 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	100	1.900	5.494	7.500
8-мы год	У 29—32 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	100	1.900	5.494	7.500
9-ты год	У 33—36 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	100	1.900	5.494	7.500
10-ты год	У 37—40 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	100	1.900	5.494	7.500
11-ты год	У 41—44 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	100	1.900	5.494	7.500
12-ты год	У 45—48 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	100	1.900	5.494	7.500
13-ты год	У 49—52 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	100	1.900	5.494	7.500
14-ты год	У 53—56 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	100	1.900	5.494	7.500
15-ты год	У 57—60 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	100	1.900	5.494	7.500
16-ты год	У 61—64 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	150	2.600	13.344	16.000
17-ты год	У 65—68 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	150	2.600	13.344	16.000
18-ты год	У 69—72 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	150	2.600	22.344	25.100
19-ты год	У 73—76 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	150	2.600	22.344	25.100
20-ты год	У 77—80 тыражах	разыгрываецца ў кожным	1	5	150	2.600	35.394	38.150
Разам за ўсё 80 тыражаў		разыгрываецца на кожны 100 мільянаў рублёў пазыкі	80	400	8.000	151.600	839.920	1.000.000
							160.948.000	



Учора праз Менск вярнуліся ў Маскву героі Савецкага Саюза тт. Громаў, Спірын, Юмашоў і Данілін, якія прымаў удзел у міжнароднай авіяцыйнай канферэнцыі. НА ЗДЫМКУ: тт. Громаў, Спірын, Юмашоў і Данілін.

ТАВАРЫШЫ СПІРЫН, ГРОМАЎ, ЮМАШОЎ І ДАНИЛІН ВЕРНУЛІСЯ ў ССР

НЕГАРЭЛАВ, 1 ліпеня. (Спец. нар. «Звязда»). Свіння праз Негарэла вярнуліся з Германіі ў ССР Героі Савецкага Саюза тт. Спірын, Громаў, Юмашоў і Данілін — члены савецкай дэлегацыі на 38-й канферэнцыі Міжнароднай Авіяцыйнай Федэрацыі (ФАІ) у Берліне.

той факт, што з дэлегацыі 24 краін, прадастаўлены на канферэнцыі, медалі ФАІ атрымалі тры савецкія лётчыкі — тт. Громаў, Юмашоў і Данілін і дацкая лётчыца Батэн.

Характэрная дэтал: англійскі, французскі, чэкаславацкі друк у сваіх падрабязных справаздачах аб рабоце канферэнцыі аддавалі вялікую ўвагу нашай дэлегацыі. Толькі германскі і польскі друк, нібы набраўшы поўны рот вады, упарта замоўчваў узнагароды савецкіх лётчыкаў. Фашысцкія газеты гэтым самым прабавалі скрыць ад германскага і польскага народаў бліскучы дасягненні авіяцыі ССР.

Кіраўнік дэлегацыі тав. Спірын у гутарцы са спонсорам «Звязды» паведамаў: — Мы назмерна рады, што зноў на зямлі нашай любімай цудоўнай Радзімы.

Канферэнцыя ФАІ яшчэ раз пацвердзіла выдатныя дасягненні савецкай авіяцыі і яе адважных сталінскіх сокалаў. Аб гэтым красамоўна гаворыць

М. КІН.

ГОРАЧА ВІТАЕМ ВЫПУСК ПАЗЫКІ

Уступіўшы на савецкую зямлю, мы з радасцю даведаліся, што 2 гады таму назад радыё разнесла па нашай неабсяжнай краіне вестку аб выпуску савецкім урадам дзяржаўнай пазыкі трэцяй пяцігодкі (выпуск першага года).

Разам з усім нашым народам гора-ча вітаем дэкрэт урада аб новай пазыцы, якая яшчэ больш умацуе магутнасць вялікага ССР.

Героі Савецкага Саюза СПІРЫН, ГРОМАЎ, ЮМАШОЎ, ДАНИЛІН, Негарэла, 1 ліпеня 1938 г.

КАЛГАСНІКІ ПДПІСАЮЦА НА ПАЗЫКУ

ПУХАВІЧЫ. Як толькі па радыё была атрымана вестка аб выпуску новай пазыкі, у калгасе «Культура», Варашылаўскага сельсаведа, Мар'я Фраў падпісалася на 150 рублёў. Стары калгас і брыгадыры падпісаліся на 100 рублёў.

калгаса імя Будзёнага падпісаліся на 250 руб. Калгасніца калгаса «Новая зал. Блонскага сельсаведа, Мар'я Фраў падпісалася на 150 рублёў. Стары калгас і брыгадыры падпісаліся на 100 рублёў. М. СІРОТ

МАСКВА — ІРЭМЛЬ

Таварышам Сталіну, Молатаву, Варашылаву, Калініну, Кагановічу Л., Мікаяну, Андрэеву, Жданаву, Ежову, Трушчову, Кагановічу М., Лакціёнаву

Дзякуем за ўзнаваанне. Гатовы выканаць любое заданне ў нарысцы любімай Радзімы.

АБ УБОРЦЫ УРАДЖАЮ 1938 ГОДА

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР І ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ (БОЛЬШЭВІКОЎ) БЕЛАРУСІ

Велізарная дапамога савецкага ўрада і ЦК ВКП(б) беларускаму калгаснаму сялянству і штогоднаму дапамогі і клопаты таварыша Сталіна аб беларускім народзе забяспечылі поспех у арганізацыйна-гаспадарчым умацаванні калгасаў, рост механізацыі сельскай гаспадаркі Беларусі, ачышчэнне партыйных, савецкіх і зямельных органаў, саўгасаў і МТС ад траіцкіска-бухарынскіх і напывал-фамысцкіх адрачэнкаў, вылучэнне новых кадраў, аднаўленне справы партыі Леніна-Сталіна, і на аснове магутнага ўздыму сацыялістычнага спаробніцтва ў калгасах, саўгасах і МТС забяспечылі ў багатым годзе правядзенне веснавой сямбы ў больш спыслай тэрміны, лепшым насеннем і з лепшай якасцю палых работ. Гэтым створаны прадпалаткі атрымання высокага ўраджаю, для паспяховай уборкі якога неабходна, перш за ўсё, улічыць дапушчэння ў мінулы годзе ў некаторых раёнах грубыя памылкі ў арганізацыі ўборачных работ, загадоўках, вывазі і каванні хлеба, у выніку чаго мелі месца вялікія страты хлеба.

Ва многіх раёнах мела месца штогодна, антымеханізатарскае практыка ў скарыстанні камбайнаў і іншых

уборачных сельскагаспадарчых машын, у выніку чаго план камбайнавай ўборкі ўраджаю ў 1937 годзе быў выкананы толькі на 62 проц., а ў Пleshчанскім і радзе іншых раёнаў камбайнавай ўборка складала 12—20 проц. пры вельмі слабым скарыстанні снопавязалак, жатак і іншых сельскагаспадарчых уборачных машын.

У радзе раёнаў рэспублікі арганізацыя ручной ўборкі ўраджаю была вельмі недавальняючай. У выніку такіх адносін да скарыстання камбайнаў, уборачных машын і дрэннай арганізацыі работ калгасаў па ўборцы ўраджаю, мела месца запяжкі ўборачных работ, што прывяло да вялікіх страт хлеба (пераставанне хлебаў, яго асыпанне) і пагорненне яго якасці.

Абмалот хлябоў у раёнах Магілёўскім, Суражскім, Дубровенскім, Менскім, Слупіцкім і інш. запягнуўся да лютага—сакавіка месяцаў.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б звяртаюць увагу партыйных, савецкіх і зямельных органаў, МТС, саўгасаў і калгасаў, у сувязі з чакаемым поборым ураджаем і больш раннім пачаткам убор-

кі, на неабходнасць улічыць асаблівасці надыходзячай ўборкі і патрабуючы асабліва стараннай падрыхтоўкі да ўборкі камбайнаў, протых уборачных і зернеачышчальных машын, чоткай арганізацыі працы на ўборачных работах, перамагання самацёку і самасупакоенасці ў падрыхтоўцы да ўборкі ўраджаю.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б асоба адзначаюць, што высокая арганізацыя і спецыялізацыя правядзення ўборачных работ у спыслай тэрміны і без страт з'яўляюцца важнейшай задачай барацьбы ўсіх партыйных, савецкіх і зямельных арганізацый Беларусі за выкананне ўказанняў таварыша Сталіна аб атрыманні 7—8 мільярадаў пудоў зерна.

Прымаючы да няўхільнага і дакладнага выканання пастаноў СНК БССР ад 23 чэрвеня 1938 г. «Аб уборцы ўраджаю 1938 года», — СНК БССР і ЦК КП(б)Б паставілі наступнае:

1. Завердзіць прадстаўлены Наркамземам БССР план уборкі і абмалоту зерных культур ураджаю 1938 года па калгасах у наступным размеры ў гектарах.

рыхтоўку ўчасткаў: працерабленне палосаў перады млынш, закругленне вуглоў, а таксама працерабленне ўчасткаў асметчанага, палетлага і візкарослага ільну, вязку выцерабленага ільну ў снапы.

20. За 10 дзён да пачатку ўборкі выдзеліць у кожным калгасе (апрача насенневодчых) насенныя ўчасткі ільну і канопель. З гэтых участкаў у першую чаргу на працягу 10—15 дзён пасля цераблення павінны быць засяпаны насенныя фонды калгасаў у размеры, забяспечваючы план сямбы будучага года, пры абавязковым выкананні плана здачы насення ільну і канопель па кантрактах.

Забараніць скарыстанне насення з насенных участкаў ільну і канопель на якіх-небудзь іншых патрэбах апрача пасеўных.

21. Церабленне ільну на валако праверсі ў сталыя раніны, жоўтай спеласці, выбарачна, па меры выспявання асобных участкаў, а церабленне ільну насенневодчых пасеваў праверсі ў сталы жоўтай спеласці ў спыслай тэрміны, не дапускаючы як дачаснай ўборкі, так і пераставання ільну. Выцераблены лён пасля папярэдняга правядзення (на працягу 2—3 гадоў) абавязкова з'яўляюць у снапы.

22. Спецыяльна праверсі поўную выбарку пасеваў, а ўборку канопель праверсі ў перыяд вясковай спеласці, па меры выспявання асобных участкаў, ні ў якім выпадку не дапускаючы пераставання яе на карню.

23. Устанавіць, як правіла, што выцераблены лён пасля прасушкі павінна неадкладна абмалачвацца або ачавнацца ў строгай адпаведнасці з рашэннем Саўнаркома СССР «Аб мерапрыемствах па павышэнню ўраджайнасці ільну-даўгунцаў».

Абмалот праверсі спецыяльным ільнамалатарыяні або ж праверсі аддаленае галолак ад сямбы шпалам ачосу на грабнях папярэдне прасушаных снапоў ільну, з наступваючай неадкладнай сартыроўкай, раздаўлішнем

галолак, ачысткай і сартыроўкай насення. Рассіць (замочку) ільну праводзіць неадкладна пасля абмалоту або ачосу з абавязковым скарыстаннем рассіпу і замочкі ў жніўні месяцы.

24. У мэтах атрымання высокай якасці траты і валакна арганізаваць сартыроўку ільну па якасці пры яго ўборцы, рассіпе, уздыму са спелішчэй і пярэдняй апрацоўцы, а таксама пры здачы траты на завод.

25. У мэтах атрымання высокай якасці траты і валакна арганізаваць сартыроўку ільну па якасці пры яго ўборцы, рассіпе, уздыму са спелішчэй і пярэдняй апрацоўцы, а таксама пры здачы траты на завод.

26. Замочку канопель праводзіць неадкладна пасля абмалоту з тым, каб уся канопля-саломка была замочана не пазней канца жніўня — першай паловы верасня і вынута з мачы да наступлення марозаў. Да 15 жніўня закончыць рамонт няўдзельных мачы, а таксама пабудову і прыстасаванне новых, забяспечваючы замочку ўсёй канопля-саломкі ў адзін абарот.

27. Абавязваць Наркамземам БССР, аблзу, райза і дырэктараў МТС шырока распаўсюджваць рэкламалатныя паставы Саўнаркома СССР ад 23 чэрвеня 1938 г. умовы правядзення ільнягодных званняў на канопляводчых званнях.

28. Абавязваць Наркамземам БССР, аблзу і райза, дырэктараў МТС і праўдзельні калгасаў разгледзець і завердзіць падрабязны план мерапрыемстваў па спецыяльнай апрацоўцы ўраджаю ільну і канопель па кожнаму калгасу, забяспечыўшы поўнае скарыстанне як уборачных, так і ільнатрапальных машын, прысякаючы ўсякі антымеханізатарскі настроі.

29. Звярнуць увагу работнікаў зямельных органаў абласцей і райза, старшын калгасаў на неабходнасць неадкладнай падрыхтоўкі мільна-трапальных пунктаў, сухылак па ільну і каноплях.

пры ўборцы, перавозцы і арганізацыі хаванне іх з тым, каб забяспечыць насенніцтва рэспублікі багаццем добраахотнай гародніны.

44. Абавязваць начальнікаў аблзу і загадчыкаў райза, дырэктараў МТС і саўгасаў і старшын калгасаў забяспечыць правільную арганізацыю працы на ўборцы бульбы, замацаванне за званымі ўчасткаў і поўнае скарыстанне бульбаўборачных машын.

ПА ІЛЬНУ

45. Забеспечыць у 1938 годзе правядзенне спецыяльнай і высока якасці ўборкі пасеваў ільну, выбарачна па меры выспявання асобных участкаў. У гэтых мэтах да 15 ліпеня ўсталяваць пастаянны нагляд за выспяваннем пасеваў на асобных участках.

46. Падлячы асабліва вялікае значэнне захаванню і размяжэнню наўдзельных у калгасах сарту малалічэльнага ільну, забяспечыць спецыяльнае правядзенне апрацоўкі ўсіх плошчаў, асобна праводзіць высока якасцю і спецыяльную ўборку, абмалот, захаванне і скарыстанне ўсяго ўраджаю выключна па насенным мэты як у парадку зямлі ў пасевы, так і ў парадку міжкалгаснага абмену.

ПА МАХОРЦЫ

47. У перыяд росту махоркі праверсі не менш 4-х працэнтаў, падтрымліваючы мікралізіт на працягу ўсяго перыяда вегетацыі ў пухлых становішчах.

48. Уборку махоркі пачынаць выбарачным парадкам па меры выспявання асобных участкаў і закончыць не пазней 10 верасня, не дапускаючы з-за спазнення ўборкі гібель махоркі ад ранніх замарозкаў.

49. Забеспечыць скарачэнне будаўніцтва сухільных пабудов для табакі і навосаў для махоркі, а роўна капітальны і бытчы рамонт існуючых сухільных пабудов не пазней 1 жніўня 1938 г. Пры недахопе ў калгасах сухільных пабудов скарыстаць простыя сухільныя пашанкі.

ПЛАН УБОРКІ І АБМАЛОТУ ЗЕРНАВЫХ КУЛЬТУР ПА КАЛГАСАХ БССР НА 1938 ГОД

УСЯГО ПА БССР	У тым ліку:													
	Уборачныя фонды ў калгасах (абл. і райза)	Аблза	Ільняныя калгасы	Іншыя калгасы	Участкі калгасаў (абл. і райза)	У тым ліку ўборка камбайнамі	У тым ліку камбайнамі							
1034478	1018663	808060	214855	1719823	176510	156830	1041435	1534478	156830	1008752	790966	323009	445067	
Гомельская вобласць	281276	136106	97820	47350	233926	29010	27210	117300	281276	27210	13927	101039	37204	63355
Віцебская вобласць	443427	190933	214566	38225	405199	27140	21380	288624	443427	21380	29020	151707	63750	89047
Магілёўская вобласць	599777	252325	264490	54142	503635	54680	51329	270440	599777	51329	23800	285637	103997	164660
Менская вобласць	429228	211377	183427	38924	377094	31290	44550	237451	429228	44550	248605	141878	79798	629075
Палеская вобласць	214970	117312	96747	38911	179509	14290	12370	120120	214970	12370	98300	187930	39250	69450

Абавязваць абкомы і райкомы КП(б)Б, райкамітэты ЦКВ па абласцях, райвыканкомы і райза, на аснове пералачных фармаземам БССР праектаў планаў

уборкі па раёнах, у двухдзённы тэрмін распрацаваць і давесці да раёнаў, а раёнам распрацаваць з улікам старшын калгасаў і ў той-жа тэрмін

8. Закончыць да пачатку ўборкі будаўніцтва, рамонт і дэзынфекцыю зернехвален, гумоў і асцоў і праверсі дэзынфекцыю ўборачнага і зернеачышчальнага інвентара, павозак для перавозкі зерна і тары.

9. Праверсі ў парадку крытыя тары, праверсі і дэзынфекцыю, забяспечыць такі зернеачышчальнымі машынамі і вагамі з тым, каб увесь хлеб, паступіўшы з-пад камбайнаў, поўнаасцю быў ачышчаны, прасуданы да нармальнай вышчэласці і неадкладна вывезены на загадоўчыя пункты і склады калгасаў.

10. Устанавіць у калгасах абавязковае ўважванне хлеба, атрыманага ад абмалоту і ўборкі камбайнамі, а таксама пры прыёме хлеба ў калгасныя зернехвалені.

11. Устанавіць, што бригадзір палюдкай бригады калгаса абавязан штогодна праводзіць прыёмку ўборачных участкаў, а старшын калгаса — прыёмку ад бригадзіраў не пазней 3-х дзён пасля сканчэння работ на даным участку. У саўгасах прыёмка ўборачных паўдзельных праводзіцца дырэктарам саўгаса. Прыёмку участкаў афармляць актэмі з адпаведнай якасці работы.

12. Для таго, каб па справе забяспечыць выкананне паставы СНК БССР ад 29 чэрвеня 1937 года аб поўным перахале, спачынаючы з 1939 года, да пасеваў ў калгасах і саўгасах на ўсёй плошчы зерных толькі адборным сартывым насеннем (як селекцыйным, так і мясцовым сялянскім), вырашчаным кожным саўгасам і калгасам на сваім насенным участку — праверсі наступнае:

а) арганізаваць асоба дакладную ўборку зерных культур у райнасаўгасах і на насенных участках калгасаў і саўгасаў, ларучыўшы ўборку іх больш вопытным камбайнерам. Уборку праводзіць у перыяд поўнай спеласці і закончыць у спыслай тэрміны;

б) не дапускаць змешвання сарту і катэгорыі зерна пры ўборцы, малальбе, перавозцы, ачытцы і хаванні зерна насенных участкаў і пасеваў райнасаўгасаў. Выдзеліць для хавання насення асобныя лепшыя зернехвалені, забараніўшы склаваць на хаванне насеннае зерне без ачыткі;

в) забараніць скарыстанне насення ўраджаю з насенных участкаў на якіх-та ні былі іншыя патрэбы апра-

давесці да калгасаў планы ўборкі ўраджаю, забяспечыўшы поўнае іх выкананне і ва ўстаноўлены тэрміны.

г) для забяспечэння поўнай замены ралваго насення сартывым скарыстаць у неабходнай колькасці, апрача насення райнасаўгасаў і насенных участкаў, таксама сартывое насенне, атрыманае з астатніх апрабраваных плошчаў пасеваў.

Прапанаваць дырэктарам саўгасаў і старшым калгасаў забяспечыць асобную ўборку і хаванне сартывого зерна ў размерых, неабходных для ўдасных патрэб калгаса, выкананне плана міжкалгаснага абмену і плана загадоўчых сартывого зерна па дзяржаўнаму саўгасу і Загортзіру, устаноўленага зямельнымі органамі.

13. Прапанаваць арганізацыям ЦКВ БССР па абласцях, РКВ, абкомы і райкомы КП(б)Б, аблзу, райза, дырэктарам МТС арганізаваць належнае хаванне ўраджаю, усклаўшы адказнасць за ахову хлеба на карню і малалічэльнага зерна па брыгадзе — на брыгадзіра, па калгасу — на старшыню калгаса, забяспечыўшы выдзеленне лепшых калгаснікаў, рабочых саўгасаў па ахову ўраджаю, а таксама прыняць рашэнне пра іх пераважнасць у калгасах, саўгасах і МТС.

14. Захаваць па 1938 год адлічэнне зерна для выдчы калгаснікам авансаў і на ўнутрыгаспадарчых патрэбах калгасаў у размерых: 10 проц. ад фактычнага малалічэльнага зерна, выключачы абмалот насенных участкаў, з павышэннем да 15 проц. для перадавых, добра працуючых калгасаў.

15. Абавязваць Наркамземам і Наркамсаўгасаў БССР, дырэктараў МТС і саўгасаў забяспечыць выкананне загада Наркамзема і Наркамсаўгасаў БССР — «Аб далатку да існуючага паралку аплаты працы камбайнераў, памочнікаў камбайнераў і трактарыстаў на ўборцы зерных культур камбайнамі».

16. Абавязваць дырэктараў МТС для абслугоўвання камбайнаў на час ўборкі абсталяваць аўтаперасованую май-стэрню, укамплектаваўшы яе кваліфікаванымі тэхнічнымі кадрамі, неабходным інвентарам, запаснымі часткамі. Непасрэднае кіраўніцтва работай аўтаперасова ўказліся на механікаў МТС.

30. Уборку ўстаноўленых дзяржаўным планам насеннікаў канюшыны праводзіць пры набурэнні 75—80 проц. галолак, не дапускаючы перастое і страты насення. Вязка сконашай канюшыны ў снапы павінна быць абавязковай у дзень ўборкі, са звазкой снапоў для прасушкі на абсталяваных вешалах, на токах і пад навесамі.

31. Праверсі абмалот канюшыны неадкладна пасля ўборкі і прасушкі з адначасовым правядзеннем работ па выпіранню канюшыны і ачытцы насення з тым, каб гэтыя работы былі закончаны не пазней 20 дзён пасля скасцы.

32. Поўнаасцю скарыстаць канюшынацэкі, малатары «МК-1110» і інш. з канюшынацэкамі прыстасаванымі.

Аудзіць, як шкідную, практыку мінулых год, калі насеннікі канюшыны не абмалачваліся непасрэдна з поля пасля прасушкі, а абмалот і асцілава выпіранне запягваліся да зімы, у ра-

дзе месці да вясны, што прыводзіла да вялікіх страт насення канюшыны.

33. Арганізаваць засыпку насенных фондаў канюшыны добраахотным насеннем, закончыўшы яе ў кожным калгасе не пазней і снежня, забяспечыўшы ў першую чаргу выкананне плана здачы насення канюшыны па кантрактах.

34. Абавязваць зямельныя органы абласцей і райза, арганізацыі ЦКВ па абласцях, райвыканкомы, абкомы і райкомы КП(б)Б, дырэктараў МТС і старшын калгасаў арганізаваць спецыяльную і высока якасцю ўборку траў, капнаванне і стагаванне сена, а таксама ўборку і закладку сілоных культур з тым, каб поўнаасцю забяспечыць усё палюдкае жыццё як у калгасах, так і знаходзячыся ў індывідуальным карыстанні калгаснікаў дастатковай колькасцю грубых і сакавітых кармоў на 1938—39 гг.

ПА КАНЮШЫНЕ

30. Уборку ўстаноўленых дзяржаўным планам насеннікаў канюшыны праводзіць пры набурэнні 75—80 проц. галолак, не дапускаючы перастое і страты насення. Вязка сконашай канюшыны ў снапы павінна быць абавязковай у дзень ўборкі, са звазкой снапоў для прасушкі на абсталяваных вешалах, на токах і пад навесамі.

31. Праверсі абмалот канюшыны неадкладна пасля ўборкі і прасушкі з адначасовым правядзеннем работ па выпіранню канюшыны і ачытцы насення з тым, каб гэтыя работы былі закончаны не пазней 20 дзён пасля скасцы.

32. Поўнаасцю скарыстаць канюшынацэкі, малатары «МК-1110» і інш. з канюшынацэкамі прыстасаванымі.

Аудзіць, як шкідную, практыку мінулых год, калі насеннікі канюшыны не абмалачваліся непасрэдна з поля пасля прасушкі, а абмалот і асцілава выпіранне запягваліся да зімы, у ра-

дзе месці да вясны, што прыводзіла да вялікіх страт насення канюшыны.

33. Арганізаваць засыпку насенных фондаў канюшыны добраахотным насеннем, закончыўшы яе ў кожным калгасе не пазней і снежня, забяспечыўшы ў першую чаргу выкананне плана здачы насення канюшыны па кантрактах.

34. Абавязваць зямельныя органы абласцей і райза, арганізацыі ЦКВ па абласцях, райвыканкомы, абкомы і райкомы КП(б)Б, дырэктараў МТС і старшын калгасаў арганізаваць спецыяльную і высока якасцю ўборку траў, капнаванне і стагаванне сена, а таксама ўборку і закладку сілоных культур з тым, каб поўнаасцю забяспечыць усё палюдкае жыццё як у калгасах, так і знаходзячыся ў індывідуальным карыстанні калгаснікаў дастатковай колькасцю грубых і сакавітых кармоў на 1938—39 гг.

ПА ЗЕРНЕВЫХ КУЛЬТУРАХ

Абавязваць Наркамземам і Наркамсаўгасаў БССР, арганізацыі ЦКВ БССР па абласцях, райвыканкомы, абкомы і райкомы КП(б)Б і зямельныя органы абласцей і райза, дырэктараў МТС і старшын калгасаў арганізаваць спецыяльную і высока якасцю ўборку траў, капнаванне і стагаванне сена, а таксама ўборку і закладку сілоных культур з тым, каб поўнаасцю забяспечыць усё палюдкае жыццё як у калгасах, так і знаходзячыся ў індывідуальным карыстанні калгаснікаў дастатковай колькасцю грубых і сакавітых кармоў на 1938—39 гг.

35. Завердзіць прадстаўлены Наркамземам план уборкі бульбы і гародніны па калгасах БССР па абласцях:

УСЯГО ПА БССР	Уборка бульбы:		Уборка гародніны:	
	Уборачная плошча	План уборкі	Уборачная плошча	План уборкі
362782	362782	16760	15690	15690
Віцебская вобласць	69856	69856	2970	3400
Гомельская вобласць	59827	59827	2795	2969
Магілёўская вобласць	105171	105171	5128	4050
Менская вобласць	87868	87868	4895	3715
Палеская вобласць	40460	40460	990	1556

Абавязваць арганізацыі ЦКВ і РКВ, абкомы і райкомы КП(б)Б, аблзу і райза ў двухдзённы тэрмін распрацаваць і давесці да раёнаў, а раёнам у гэты-ж тэрмін — да калгасаў планы ўборкі бульбы і гародніны, забяспечыўшы поўнае іх выкананне ва ўстаноўлены тэрміны.

36. Праверсі не менш 3—4 мікралюковых аправаваў і прапалок пасеваў бульбы, на працягу ліпеня закончыць рамонт бульбаўборачных машын і падрыхтоўку да іх валідзельна і не пазней 1 жніўня г. г. закончыць рамонт, будаўніцтва і падрыхтоўку гароднін і бульбахавальняў.

Дырэктарам МТС за 15 дзён да пачатку ўборкі распрацаваць план для кожнай бульбаўборачнай машыны з укажаным месца і аб'ёму работ, тэрміну выканання і маршрута яе перасоўвання. За месці да пачатку ўборкі бульбы дырэктарам МТС сумося з праўдзельні калгасаў адвесці ў натуральнай плошчы бульбы для машынай ўборкі ў размерых, поўнаасцю забяспечваючых выкананне ўстаноўленага плана машынай ўборкі.

37. Прапанаваць райвыканкомам завердзіць па кожнаму калгасу і сельсавеце план копкі і падкоўкі бульбы на загадоўчыя пункты, спіртковыя і крухмална-патрачныя заводы. Устанавіць патак масавага капання бульбы ў залежнасці ад тэрмінаў выспявання асобных сарту, але не пазней 20 верасня, забяспечыўшы спецыяльнае, да пачатку марозаў, скарачэнне капання і вывазі бульбы і злучыць абавязкова пастаўку дзяржаве і натуралітэ за работу МТС.

38. Следзя за капаннем бульбы праверсі абавязковае баранаванне з падборкай а таксама пераворванне з паўторнай падборкай бульбы па ўсёй

ПА БУЛЬБЕ І ГАРОДНІНЕ

убранай плошчы, як важнейшую меру барацьбы са стратамі бульбы пры ўборцы.

39. Алчачоса з уборкай праводзіць абавязковую пераборку, сартыванне і прасушку клубняў у добрае надвор'е непасрэдна на полі, а ў дажлівае — ў спецыяльна пабудаваных у полі лёгкіх шалапах і т. д.

40. Уборку насенных участкаў бульбы, а таксама пасеваў ракаўсцойных і дэфіцытных раніх сарту праверсі ў перыяд поўнага выспявання, у спыслай тэрміны, забяспечыўшы асобнае хаванне ўраджаю ў бульбахавальнях выключна для насенных мэт, не дапускаючы змешвання сартывой бульбы з ралвадой, змешвання розных сарту, катэгорыі і класаў бульбы, прызначанай на насенне.

41. Праверсі ў перыяд уборкі поўнаасцю насеннага фонда бульбы высокай якасці і пасадкі бульбы ў 1939 годзе, прадугледзіўшы пры засыпцы стварэнне страховага фонда ў размеры 20 проц. насеннай патрэбнасці.

42. Арганізаваць у часе ўборкі клубневой албор сартывой бульбы, асабліва раніх сарту, і праверсі да наступлення замарозкаў абмен ралвадой бульбы ў калгасах, не забяспечаных сартывым насеннем, на сартывую бульбу іншых калгасаў.

43. Праверсі старшын нагляд за пасевамі і арганізаваць спецыяльную ўборку гародных культур, не дапускаючы страт і псавання гародніны

убранай плошчы, як важнейшую меру барацьбы са стратамі бульбы пры ўборцы.

39. Алчачоса з уборкай праводзіць абавязковую пераборку, сартыванне і прасушку клубняў у добрае надвор'е непасрэдна на полі, а ў дажлівае — ў спецыяльна пабудаваных у полі лёгкіх шалапах і т. д.

40. Уборку насенных участкаў бульбы, а таксама пасеваў ракаўсцойных і дэфіцытных раніх сарту праверсі ў перыяд поўнага выспявання, у спыслай тэрміны, забяспечыўшы асобнае хаванне ўраджаю ў бульбахавальнях выключна для насенных мэт, не дапускаючы змешвання сартывой бульбы з ралвадой, змешвання розных сарту, катэгорыі і класаў бульбы, прызначанай на насенне.

41. Праверсі ў перыяд уборкі поўнаасцю насеннага фонда бульбы высокай якасці і пасадкі бульбы ў 1939 годзе, прадугледзіўшы пры засыпцы стварэнне страховага фонда ў размеры 20 проц. насеннай патрэбнасці.

42. Арганізаваць у часе ўборкі клубневой албор сартывой бульбы, асабліва раніх сарту, і праверсі да наступлення замарозкаў абмен ралвадой бульбы ў калгасах, не забяспечаных сартывым насеннем, на сартывую бульбу іншых калгасаў.

43. Праверсі старшын нагляд за пасевамі і арганізаваць спецыяльную ўборку гародных культур, не дапускаючы страт і псавання гародніны

ПА ІЛЬНУ І КАНОПЛЯХ

УСЯГО ПА БССР	Уборка ільну:		Уборка канопель:	
	Уборачная плошча	План уборкі	Уборачная плошча	План уборкі
106893	106893	59500	21000	21000
Віцебская вобласць	86428	86428	29050	2160
Гомельская вобласць	16892	16892	4100	3137
Магілёўская вобласць	58365	58365	17700	7730
Менская вобласць	2473			

